

ЗАПРАШАЕМ НА КАНФЕРЭНЦЫЮ!



Міністэрства адукацыі і
Установа адукацыі
“Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”

праводзяць
IV Міжнародную навуковую
канферэнцыю

“БЕЛАРУСКАЕ ПАДЗВІННЕ: ВОПЫТ, МЕТОДЫКА І ВЫНІКІ ПАЛЯВЫХ І МІЖДЫСЦЫПЛІНАРНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ” (ДА 50-ГОДДЗЯ ПОЛАЦКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА ЁНІВЕРСІТЭТА)

19 – 20 красавіка 2018 г.
г. Полацк, вул. Стралецкая, 4

Секцыі канферэнцыі:

Секцыя № 1. Археалогія і фізічная антрапалогія Паўночнай Беларусі і сумежных тэрыторый у еўрапейскім кантэксце;

Секцыя № 2. Этнакультурныя традыцыі Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый;

Секцыя № 3. Гісторыя і краязнаўства Беларускага Падзвіння і сумежных тэрыторый.

Рэгламент канферэнцыі:

Даклады: на пленарным паседжанні – да 20 хвілін, у профільных секцыях – да 15 хвілін;

Патрабаванні да афармлення артыкулаў:

- Назва артыкула (на рускай або беларускай і англійскай мовах), імя і прозвішча аўтара, назва арганізацыі, горад, краіна;
- Аб’ём артыкула разам з анатацыяй (анатацыя на англійскай мове), спісам літаратуры, малюнкамі, фотаздымкамі і інш. ілюстратыўным матэрыялам не павінен перавышаць 10 старонак тэкста фармата A4, Times New Roman, 10 кегль, адзінкавы міжрадкавы інтэрвал, тып файла rtf Microsoft Word;
- Спіс выкарыстанай літаратуры падаецца пасля асноўнага тэкста і афармляецца паводле патрабаванняў ВАК Рэспублікі Беларусь;

Заяўка на ўдзел у канферэнцыі афармляецца паводле прыведзенага ўзору і накіроўваецца па электроннай пошце (E-mail: ale-korsak@yandex.ru) каардынатару канферэнцыі А.І. Корсак **не пазней за 20 сакавіка 2018 г.**

Інфармацыя аб уключэнні даклада ў праграму канферэнцыі будзе даслана па электроннай пошце да **30 сакавіка 2018 г.**

Падрыхтаваныя на аснове дакладаў тэксты артыкулаў для зборніка матэрыялаў канферэнцыі неабходна прадставіць не пазней за 20 мая 2018 г.!

Працоўныя мовы канферэнцыі: беларуская, руская.

ЗАПРАШАЕМ НА КАНФЕРЭНЦЫЮ!

Пражыванне, харчаванне і транспартныя выдаткі аплочваюцца камандзіруючымі арганізацыямі.

Каардынатар канферэнцыі:

кандыдат гістарычных навук, дацэнт Алеся Іосіфаўна Корсак

E-mail: ale-korsak@yandex.ru; +375 29 714 53 86.

Кантакты кафедры гісторыі і турызму: 8 (0214) 42 87 07

Заяўка

на ўдзел у IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі

“Беларускае Падзвінне:

вопыт, метадыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў”

(да 50-годдзя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта)

Імя, імя па бацьку, прозвішча	
Вучоная ступень, вучонае званне	
Месца працы, пасада	
Секцыя (№)	
Назва даклада	
Электронная пошта (указаць абавязкова):	
Адрас:	
Тэлефон:	
Факс (калі ёсць):	
Патрэба гасцініцы:	

Удзельнікі могуць самі браніраваць месца ў гатэлях Полацку (пазначыць абавязкова!):

Гатэльны комплекс Славянскі –

Полацк, прасп. Скарыны, 13.

+375 (214) 42-07-97, +375 (214) 42-22-35, +375 (33) 336-36-05.

Сайт: <http://www.slavyanskiy.by>.

Гатэль “Парус” –

Полацк, вул. Ніжне-Пакроўская, 50а

тел/факс 8(0214) 42 51 70,

Сайт: <http://parus-polotsk.by/services/hotel>.

ЗАПРАШАЕМ НА КАНФЕРЭНЦЫЮ!



Министерство образования и
Учреждение образования
“Полоцкий государственный университет”

проводят
IV Международную научную конференцию

“БЕЛОРУССКОЕ ПОДВИНЬЕ: ОПЫТ, МЕТОДИКА И ИТОГИ ПОЛЕВЫХ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ” (К 50-ЛЕТИЮ ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)

19 – 20 апреля 2018 г.
г. Полоцк, ул. Стрелецкая, 4

Секции конференции:

Секция № 1. Археология и физическая антропология Северной Беларуси и смежных территорий в европейском контексте;

Секция № 2. Этнокультурные традиции Белорусского Подвинья и смежных территорий;

Секция № 3. История и краеведения Белорусского Подвинья и смежных территорий.

Регламент конференции:

Доклады: на пленарном заседании – до 20 минут, в профильных секциях – до 15 минут.

Требования к оформлению статей:

- Название статьи (на русском или белорусском и английском языках), имя и фамилия автора, название организации, город, государство;
- Объём статьи вместе с аннотацией (аннотация на английском языке), списком литературы, картинками, фотографиями и другим иллюстративным материалом не должен превышать 10 страниц текста формата А4, Times New Roman, 10 кегль, единичный межстрочный интервал, тип файла rtf Microsoft Word;
- Список использованной литературы подаётся после основного текста и оформляется согласно требованиям ВАК РБ.

Заявка на участие в конференции оформляется согласно приведённому образцу и направляется по электронной почте (E-mail: ale-korsak@yandex.ru) координатору конференции А.И. Корсак **не позже 20 марта 2018 г.**

Информация о включении доклада в программу конференции будет прислана по электронной почте **до 30 марта 2018 г.**

Подготовленные на основе докладов тексты статей для сборника материалов конференции необходимо предоставить не позже 20 мая 2018 г.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский.

ЗАПРАШАЕМ НА КАНФЕРЭНЦЫЮ!

Проживание, питание и транспортные расходы оплачиваются командировавшими организациями.

Координатор конференции:

кандидат исторических наук, доцент Корсак Алеся Иосифовна

E-mail: ale-korsak@yandex.ru; +375 29 714 53 86.

Контакты кафедры истории и туризма: 8 (0214) 42 87 07

Заявка

на участие в IV Международной научной конференции
«Белорусское Подвинье: опыт, методика и итоги полевых и междисциплинарных исследований» (к 50-летию Полоцкого государственного университета)

Имя, отчество, фамилия	
Учёная степень, учёное звание	
Место работы, должность	
Секция (№)	
Название доклада	
Электронная почта (указать обязательно):	
Адрес:	
Телефон:	
Факс (если есть):	
Потребность в гостинице	

Участники могут сами бронировать места в гостиницах Полоцка (указать обязательно!)

Гостиничный комплекс Славянский –

Полоцк, просп. Скорины, 13.

+375 (214) 42-07-97, +375 (214) 42-22-35, +375 (33) 336-36-05.

Сайт: <http://www.slavyanskiy.by>.

Гостиница “Парус” –

Полоцк, ул. Нижне-Покровская, 50а

тел/факс 8(0214) 42 51 70,

Сайт: <http://parus-polotsk.by/services/hotel>.
